

дэбют

LOGIE

Зараслава Камінская



...над маёю зямлёю – мо аблокі,
мо шызыя крылы анёлаў...

Каб любіць Беларусь

Фрэска

Учора зноўку ішла па вуліцы з шэрымі дамамі-каробкамі, спадчынай савецкага часу, і каля новай, пераробленай па еўрастандартах, крамы ўбачыла жабрака. То быў стary мужчына, мабыць, пенсіянер, які саромеўся нават працягнуць руку – проста трymаў поліэтыленавы мяшечак і картонны ліст з надпісам, чамусьці па-беларуску: «Памажыце». А крама ў гэты час «работала кругласуточно» і «сердечно приглашала»...

Трэба быць моцным. Каб любіць Беларусь.

Сёньня быў урок беларускай літаратуры. Зноў пे-раказвалі крытыку, бо ўласныя думкі ня лічацца вар-тымі ўвагі. І няўжо нельга не прапагандаваць ідэа-логію ў школьніх падручніках і падбіраць цікавей-

шыя творы? Бо ствараецца ўражаньне, што вывучаецца ўсё, абы было напісана па-беларуску. Але і гэта здаецца ня надта дрэнным, калі прыходзіш на ўрок беларускай гісторыі і слухаеш доўгі, пераважна на траянцы, пераказ старонак падручніка.

Трэба вучыцца самастойна. Каб любіць Беларусь.

Нядайна стаяла на месцы, дзе знаходзіўся полацкі сабор Святога Стэфана. Яго ўзарвалі ў 1964 годзе, бо ён «псаваў выгляд» мясцовым жыхарам. Кіраўніцтва гораду паслья выдзеліла 40 тысячаў рублёў, каб вывезьці съмечыце. Цяпер тут жылы дом з крамаю і кавярняю на першым паверсе. У гэтай кавярні дэфіцыт кіпеню і блакітныя пласт-масавыя лыжкі, якія каштавалі 3 капейкі...

Трэба помніць ўсё. Каб любіць Беларусь.

Глядзела перадачу пра Амерыку. Тэлевіzar съпявалі пра камфорт, уласныя аўтамабілі, медыцынскую страхоўку, адрамантаваныя дарогі, багатых фермераў, агульны экзамен паслья школы, гімн, вядомы кожнаму грамадзяніну, і съцяг, якім усе ганарацца. Туды мараць эміграваць шмат знаёмых, сябры жадаюць застацца тут...

Трэба зайдросціць. Каб любіць Беларусь.

Часта гуляю з сабакам, істотай небяспечнаю, бо заўсёды жадае палезыці ў бойку з сабе падобным. Мы жывем на ўскрайніне гораду, побач з вёскай, дзе шмат вартавых сабакаў, якія сядзяць на ланцугах і чакаюць злодзеяў. І я заўжды баялася, што мая занадта съмелая пачвара пачне выцьцё і ўцячэ, каб пагрызыціся з іншымі пачварамі. Але вясковыя сабакі брэшуць і ўначы, і ўдзень, ды Тарас не звяртае на іх ніякай увагі, яго больш цікавіць уласны хвост...

Трэба ня быць на ланцугу. Каб любіць Беларусь.

Гляджу на круты, падобны на лоб маладога шчанюка, бераг Дзьвіны. Самой ракі не відаць – зіма схавала яе пад гладкі, бы магільны камень, і такі ж халодны, лёд. А наверсе – блякла-сіняе палінляе неба і чырвянь галінаў, і хтосьці нябачны трусіць на зямлю белую каstryцу. Гэта толькі здаецца, што хвалі съпяць. Але чутны іх подых, шалёны шэпт, і бачны ўжо трэшчыны на магільнім камяні. І дарэмна галосяць званы, бо прыйдзе вясна, абавязкова прыйдзе.

Я стаю на беразе Дзьвіны і гляджу ў невядому, туманную далечыню... А над маёю зямлёю – мо аблокі, мо шызыя крылы анёлай.

У нас няма нічога, акрамя магілаў, але мы іх ня вартыя. А трэба быць вартымі. Каб любіць Беларусь.
